

ЗАЦВЯРДЖАЮ
Намеснік дырэктара
дзяржаўнай
установы адукацыі
“Гімназія г. Дзяржынска”
_подпіс_____ Л.І.Захарава
15.11.2022

ПЛАН
арганізацыі гімназічнай суботы
19 лістапада 2022 года

Праектнае нападўненне:

“Гімназічная мазаіка”

Мерыпрыемства	Час правядзення	Адказныя	Месца правядзення
Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць			
К-с “Залатая скакалка”, 6-7 кл.	10.00-10.30	Басалай У.І.	Спартыўная зала
Гульня “Снайпер баскетбола”, 6-7 кл.	10.30-11.00	Басалай У.І.	Спартыўная зала
Рухомая гульня “Дальнабойшчыкі”, 6-7 кл.	11.00-11.30	Басалай У.І.	Спартыўная зала
Спартыўная гадзіна “Малыя алімпійскія рэкорды”, 3 кл.	11.00	Баскова Г.Р.	Малая спарт. зала
Рухомая гульня “Змеяловы”, 6-7 кл.	11.30-12.00	Басалай У.І.	Спартыўная зала
Таварыская сустрэча па валејболу, 8-9 кл.	12.00-14.00	Басалай У.І.	Спартыўная зала
Спартыўныя гульні для ўсіх жадаючых	13.00-17.00	Басалай У.І.	Спартыўная зала
Інтэлектуальная дзейнасць			
Курыць не модна – модна быць здаровым” – выстава, прагляд прэзентацыі да МН Дня адмовы ад палення “З кнігай па дарозе дзяцінства” – выстава, падбор літаратуры да Сусветнага дня дзіцяці	На працягу дня	Харлап А.М.	Бібліятэка

“Сонца адно на ўсіх” – гутарка, выстава, прагляд мультфільма да МН Дня талерантнасці “Ці ўмеце вы сябраваць?” – карысныя тэсты “Гарады Беларусі” – размова ля кніжнай выставы			
Факультатыўныя заняткі па матэматыцы, фізіцы, англійскай мове	10.00-12.00	Нам. дырэктара Захарава Л.І.	Каб. 36, 38, 2П
Дзейнасць гімназічных клубаў			
Клуб “Кліа” запрашае. Гістарычны мадэлізм	11.00	Паршын П.Д.	Каб. 44
Клуб “X-Stream” запрашае. Языкавая мазаіка, 6 кл.	9.30	Нікановіч В.Г.	Каб. 1П
Клуб “Гармонія” запрашае.	14.00	Ліпская Е.А.	Актавая зала
Мерапрыемствы па прафарыентацыі			
Заняткі міжшкольнага педагагічнага класа	Згодна з раскладам	Настаўнікі па прадметах	У адпав. з раскладам
Рэалізацыя праекта “ProGirls”	10.00	Паўлоўская С.І.	Каб. 34
Брэйн-рынг “Кірмаш прафесій”, 3 кл	10.00	Гарэлік Т.І. Пажога А.А.	Каб. 6
Аб’яднанні па інтарэсах			
“Чайна клуб”	9.00-12.00	Краўчэня А.К.	Каб. 26
“Рукатворушка”	9.00-10.00	Смольская С.В.	Майстэрня
“Робататэхніка”	10.00-11.00	Кузаўкова А.М.	Каб. 31
“Цуды з бумагі”	10.00-11.20	Ходар В.А.	Каб. 13П
“Чароўная майстэрня”	10.00-11.20	Ізотава І.А.	Каб. 11
“Разумнікі і разумніцы”	10.00-11.20	Барысава А.У.	Актавая зала
Гурток “Тэатр моды “Шарм”	10.00-12.00	Смольская С.В.	Майстэрня
“Чэрлідынг”	10.40-12.20	Гімбіцкая В.У.	Зала рытмікі
“Займальны англійскі”	11.00-12.00	Каркашын А.Ф.	Каб. П5
Музычна-эстэтычная дзейнасць			
Факультатыўныя заняткі музычнай накіраванасці	Згодна з раскладам	Настаўнікі музыкі	Актавая зала, каб.12П
Дзейнасць СППС			

Факультатыны занятак “Мы самі”	10.00	Педагог сацыяльны Война Г.М.	Каб. 35
Факультатыўны занятак “Будучыня пачынаецца сёння”	10.00	Педагог сацыяльны Фурса І.В.	Каб. 40
Делавая гульня “Прафесія кожная самая важная”, 7 кл.	11.00	Педагог сацыяльны Фурса І.В.	Каб.40
Міні-трэнінг “Мы разам”, 5 М	10.00	Рудэня Г.С.	Каб. 42
Узаемадзеянне з соцыумам			
Наведванне УДА горада, раёна	3 10.00	Класныя кіраўнікі	ГДК, ЦТДіМ і інш.
Дзейнасць дзіцячых грамадскіх аб’яднанняў			
Паседжанне Дзіцячага раённага парламента	10.00	Дубоўская В.А.	Гімназія № 1 г.Дзяржынска

Намеснік дырэктара
па выхаваўчай рабоце

подпіс

С.І.Паўлоўская

